

ЗВЯЗА

Орган ЦК і Менскага гаркому Камуністычнай партыі (б) Беларусі.

ГОД ВЫДАВАННЯ XV

№ 142 (4394)

Надзяеся, 26 чэрвеня

1932 г.

МЕНСК, Савецкая 63

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ — Умацуем вясковыя партыйныя арганізацыі.

АГЛЯД ДРУКУ: Дарогам — увага. (2 стар.).

АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ — Паранічная вясна (2 стар.).

АБ БАЛАХНІНСКІМ ПАПЯРОВОМ КАМБІНАЦЕ — Пастанова ЦК УсеКП(б) (1 стар.).

ПАСТАНОВА ПРЭЗЫДЫУМУ ЦЕНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТУ БССР АБ СКЛІКАННІ 3-Й СЭСІІ ЦЕНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТУ БССР Х-ГА СКЛІКАННЯ (1 стар.).

ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРКОМУ і ГАРКІ ІП(б) — Забясцельце і гасны гандал багатым асартаментам тавараў шырокага спажывання (2 стар.).

Савецкія рынкі ператварылі ў магутны фантар разгортвання тавару звароту паміж гарадамі і вёскамі (3 стар.).

Паток сельска-гаспадарчых прадуктаў сустрэчны паток тавараў шырокага спажывання (1 стар.).

ЗА МЯКОЮ: Акупанты пацыфікуюць Наварудчыну (4 стар.).

Умацуем вясковыя партыйныя арганізацыі

Стварыць вясковую партыйную арганізацыю, базуючыся на ўсіх адносінах — і ў дачыненні да партыйнай арганізацыі — адна з важнейшых умоў паспяхолага завяршэння сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі. За час з XVI зезду партыі мы дабіліся значных поспехаў у справе ўмацавання партыйных арганізацый вёскі, хаця гэтыя поспехі мелі іхна прызнаны выхадзішчыны.

У перыяд з XVI зезду ў вёсцы мы налічваем усяго 377.000 членаў і кандыдатаў партыі, а дзяр у вёсцы вышэй 700.000 партыйцаў. У значнай ступені ўжо праведзена перабудова партыйных арганізацый вёскі на вытворчай прынцыпе. Расце і ўмацоўваецца сетка калгасных і саўгасных ячэек. Толькі за 1931 год колькасць калгасных ячэек павялічылася з 12.235 да 22.882; лік ячэек саўгаснага тыпу з 2.335 да 4.663. Лік ячэек пры МТС павялічыўся з 274 да 1.647.

Цяпер ужо амаль ва ўсіх саўгасках, МТС, буйных калгасках ёсць ячэйкі партыі. Аднак, сур'ёзнейшым пяходам пам работы саўгасных і калгасных ячэек з'яўляецца ва многіх выпадках няправільная, нямэтазгодная расстаноўка партыйных сіл, зьява неабходнага неабходнага ўплыву партыйнай ячэйкі на ход вытворчасці.

Праблемы ў мясціні пастанова ЦК аб расстаноўцы партыйных і камсамольскіх сіл у калгасках і саўгасках — важнейшая частка задачы вясковых партыйных арганізацый, адна з умоў паспяхолага правядзення ўборачнай кампаніі. Партыйныя арганізацыі вёскі ўсталявалі ў вёсцы аднаго члена партыі ў адносінах да ўборачнай кампаніі.

Калгасная ячэйка павінна з'яўляцца на тэрыторыі партыйнай ячэйкі, але і быць звышзвычайным зьявішчам, калі яна павінна быць партыйнай і масавай. Сур'ёзнейшым выхадзішчам партыйна-гаспадарчага ўмацавання калгаснага і сацыялістычнага перахавання калгаснага ўплыву з'яўляецца дырэктыва партыі і ўраду аб разгортванні калгаснага гаспадарства, аб пачатку аб'яднанняў, аб захаванні і аднаўленні колгаснага складу. Вакол гэтых дырэктыў і пастаноў партыі і ўраду павінна быць разгортвана грунтоўная масава-расстаноўка партыйнай і камсамольскай работы і агітацыі.

Тут вопыт кіраўніцтва і арганізацыі мас, веданне і ўменне арганізаваць вытворчасць, ячэйкі саўгасу, МТС і калгасу павінны быць кінуты на працягу і падрыхтоўку да ўборачнай кампаніі. Каляматы аб калгасных камі, арганізацыя правільнага выкарыстання яго, умацаванне бригад, рамонт машын і інвентару, падрыхтоўка кадраў і г. д. — усё гэтыя пытанні павінны знаць у рабоце кожнай ячэйкі саўгасу, МТС і калгасу выдатна месца.

Валікі страты збожжа пры ўборцы, які рэзультат зьяўляецца і некадзіра арганізацыя вераванне і сваячасовы абмот, разабаранне збожжа, адсутнасць уліку і г. д. у пераходзе ўборачнага паўтарачнага не павінны.

Перадавыя калгасы ўжо зараз пачаюць прыклад таго, як трэба пачаць у калгасе і калгаснага правадзіць падрыхтоўку да ўборачнай (калгаснікі Чубароўскага раёну і інш.).

У аснове ўсёй барацьбы і кіраўніцтва масамі зьяўляецца агітацыйна-масавая расстаноўка. Задача партыйных арганізацый заключана ў тым, каб узяць кожнага калгасніка да ўраўняў разумнага задачай партыі, задаць сацыялістычнага будаўніцтва. Мы павінны дабіцца такога становішча, каб кожны вясковы камуніст і камсамалец, кожны калгаснік выразаў у сабе жывую сувязь паміж любой, хаця-б самай малой практычнай справай, якую ён робіць, і пачынае сацыялістычнага будаўніцтва, усведамляючы сваю ролю ў агульным страі барацьбы за сацыялізм. Таму ўсё культурна-палітычнае і сацыялістычнае павінна быць праведзена адной ланцюг: выхаванне новай працоўнай дысцыпліны і сацыялістычнага адносінаў да працы. Усёй масе калгаснікаў мы павінны прылучыць без ражывілі, сацыялістычны адносіны, камуністычны дэярд і нагляд за калгасным інвентаром, жывёлай і г. д.

Праблема ячэйкі шмат папрацаваць над тым, каб пераарбці сацыялістычна-калгасніка, выпраціць яго ідэалістычна пыхалогію і зрабіць з яго сапраўднага працаўніка сацыялістычнага гаспадарства» (Сталін).

Калгасная ячэйка павінна з'яўляцца на тэрыторыі партыйнай ячэйкі, але і быць звышзвычайным зьявішчам, калі яна павінна быць партыйнай і масавай. Сур'ёзнейшым выхадзішчам партыйна-гаспадарчага ўмацавання калгаснага і сацыялістычнага перахавання калгаснага ўплыву з'яўляецца дырэктыва партыі і ўраду аб разгортванні калгаснага гаспадарства, аб пачатку аб'яднанняў, аб захаванні і аднаўленні колгаснага складу. Вакол гэтых дырэктыў і пастаноў партыі і ўраду павінна быць разгортвана грунтоўная масава-расстаноўка партыйнай і камсамольскай работы і агітацыі.

Між тым ячэйкі інвентарных раёнаў яшчэ недаацэньваюць, не разумеюць значэння дырэктыў ЦК па пытанні аб калгасным актыве (пастанова ад 4 лютага г. г.) і работы гатаць на сутнасць не выдуць. Усе гэтыя задачы калгасная ячэйка зможа выканань пры тэй толькі абавязковай умова, калі раён значна пачынае кіраўніцтва ячэйкам. Звычайна краі аб'яўляюць пасылае ў раён улаўнаважых. Тое самае робіць пры правядзенні гаспадарчай кампаніі і раён у адносінах да ячэйкі, савету і г. д. Часамі ўлаўнаважым замест таго, каб дапамагаць ячэйцы разгортваць масавую работу ў вёсцы, камандуюць падмяніць сабой месцовыя грамадзкія арганізацыі. Побач з гэтым мы маем вялікую цяжкасць кіруючых работнікаў раёну. Адсюль выпякае на рэка інвентарных раёнаў і элементу «своіста ратэльнасць» ў рабоце, няўменне або неадарнае інвентарна кіраваць. Важнейшым зьявішчам палітычна-партыйнай работы ў вёсцы з'яўляецца стварэнне апорных

пунктаў у асобе ячэек саўгасу, МТС і буйнейшых калгасу. Усё найбольш каштоўнае, практычна матэрыяльнае, палітычна-правільнае з вопыту апорных ячэек павінна пераносіцца ў іншыя ячэйкі раёну.

Мы маем ужо асобныя прыклады добрай работы апорных ячэек, дзякуючы калгасным ячэйкам пастаноўкай ўзасемных дапамог, пасылак аграрна-агучна. Макар сўскага апорнага ячэйкі (Альховіцкі раён, УЧВ) праводзіць саміяр сакратару калгасных ячэек. Але многія партыйныя арганізацыі апорных ячэек і практычнай работы ў гэтым напрамку не выдуць.

Буйнейшым поспехам сацыялістычнага будаўніцтва ў вёсцы павінна быць арганізацыя абстаноўкі абстаноўкай для савай барацьбы. Перамагаючы ўпарта супраціўлены адыхаючага кулацтва, партыя ўскрывае за апошніх месяцаў хвараніна зьявішчы ў асобных раёнах, якія пачынаюць, што за раз клясавы вораг змяняе сваю тактыку. Валдайскага сівара паказвае, што ў асобных раёнах кулацкім эмантам, які перафармулююцца ў абароны колер «калгасніка», удадалася нават пралезці ў партыю, што махрова кулацкая агентура прабіралася да партыйнага кіраўніцтва. Гэта гаворыць лішні раз аб тым, наколькі актуальнае значэнне мае ўказанне XVII партыйнай канферэнцыі аб тым, што «і ў дачыненні ячэйкі нямінуча абстрактнае няясная барацьба ў асобных моманты і асабліва ў асобных раёнах і на асобных участках сацыялістычна будоўлі», што «перад партыйнай стаіць задача ўмацавання пралетарскай дыктатуры і далейшага разгортвання барацьбы з апартаментам, і асабліва з правым ухілам, які галоўнай небяспечнай на даным этапе». Яшчэ больш павялічыў ідэяна-палітычную базаванасць вясковых партыйных арганізацый, умацаўшы арганізацыйную і выхавальную дапамогу сельскім камуністам, якія ў масе сваёй зьяўляюцца аддзельнымі і самаахарным рэвалюцыянерамі, ідэя ўборачны іх у барацьбе з правым і «левым» апартаментам — важнейшая задача партыйнай работы ў вёсцы.

Неабходна ішчэ больш умацаваць сувязь ячэек з масамі калгаснікаў, пачынаюць работу прыватных пасядаў ад партыі да мас, у асаблівасці камсамольскіх вясковых ячэек, умацаўшы увагу да дэлегацый сходаў жанчын, вылучыць манарганізатару пры тых ячэйках і райкомах, умацаўшы расту мацныя апорных пастаноў партыі, перавесці цэнтр дзяржар партыйна-вясковых работ у пастаянную вытворчую бригаду, у поле.

Ячэйка саўгасу, МТС, калгасу — палітычны арганізацыя мас на базаваных да лінію партыі, за сацыялізм («Праўда»).

Партыйна-гаспадарчага кіраўніцтва і аслабленні ітгодоўных клопатаў аб палітычна-культурна-бытавога абслугоўвання рабочых мас.

Кіраўніцтва галоўнай управы папярочнай прамысловасці НКЛесу перапрацаваць пачынаюць усе адзначаныя недахопы на асноўным і буйнейшым прадпрыемстве аб'яднання, якім з'яўляецца Балахнінскі папярочны камбінат. Галоўнаму кіраўніцтву папярочнай прамысловасці НКЛесу мэтамі кіраўніцтва, якія з'яўляюцца часта ў махаваным ітгодоўным неправераных фактаў і прапару мясцовых арганізацый, замінюць накіраваным кіраўніцтвам, праверай, непасрэдным выхадзішчам і нагляданнем за зьявішчам і жываючы вясельшчак у Саюзе і перагата на сваёй вытворчай магутнасці і тэхніцы ў папярочнай прамысловасці прадпрыемства.

Ухваляць мерапрыемствы тав. Лобана на аснове і ўмацаванні гаспадарчага кіраўніцтва Балахнінскага папярочнага камбінату.

Лепшы вопыт перадавых заводаў — у калгасы і вёскі!

Рэалізацыя пазыкі 4-га завяршальнага году на калгасным сэктары

(Паводле даных на 23 чэрвеня ў тыс. руб.)

назва раёнаў	Сума пазыкі	Прок. выканання да 23 чэрвеня	назва раёнаў	Сума пазыкі	Прок. выканання да 23 чэрвеня
Львядзінскі	86	48,3	Табочніцкі	15	7,0
Койданаўскі	43	43,0	Асіпавіцкі	5	0,8
Старобінскі	26	40,0	Ротыцкі	11	6,6
Перахавіцкі	51	34,5	Варысавіцкі	6	6,9
Мельніцкі	58	64,1	Калыцкі	6	5,7
Тураўскі	10	31,3	Варэцкі	5	5,6
Менскі	59	28,8	Пухавіцкі	6	5,5
Рагачоўскі	25	25,5	Дрысавіцкі	4	4,4
Гомельскі	83	23,9	Сыдацкі	7	4,4
Магілёўскі	58	23,0	Веткаўскі	4	4,0
Чарняўскі	10	18,3	Палевіцкі	3	4,0
Чашніцкі	21	16,9	Юзеўскі	3	3,4
Іўеўскі	6	15,8	Чавускі	4	3,4
Лагоскі	11	15,8	Заслаўскі	2	2,9
Клімавіцкі	27	11,1	Вушацкі	6	2,7
Слуцкі	18	10,3	Выхавіцкі	3	1,9
Парыцкі	10	10,1	Патрыкоўскі	1	1,1
Савіцкі	8	10,0			
Ляўбаныскі	5	10,0			
Народзіцкі	6	9,6			
Лельчыцкі	2	9,5			
Рэзультат			Разам:	645	15

УВАГА: У адносінах да агульнай кантрольнай лічбы па калгасным сэктары па БССР процант выканання складае 7,7.

Фарсаваць тэмпы рэалізацыі

Апошнія даныя аб ходзе падпіскі на пазыку «4-ты завяршальны» года ворада аб недавальных тэмпах разгортвання кампаніі. 20 чэрвеня скончылася першая ўдарная дзесяць падпіскі, у часе якой гарады пазымы былі ў асноўным завяршыць рэалізацыю пазыкі срод рабочых і служачых і неарганізаванага насельніцтва. Мін тым да 25 чэрвеня па гарадох і раёнах цэнтрах рэалізавана аблігацый на суму 30.353 тыс. руб., што складае 61,3 проц. задання.

Буйнейшым пралетарскім цэнтрам БССР — Менск, Гомель і Віцебск — за апошнія дні згарнулі тэмпы падпіскі, які выкананы заданне ў тэрмін. Гомель, які на працягу першых 4-х дзён кампаніі паказаў сапраўды ўдарную работу і выйшаў на першае месца па БССР, зараз уступіў першынства раду раённых цэнтраў — Койданаў, Жыткавіч, Старобін, Расонскі і інш., што перавыканалі кантрольныя заданні па групе гарадскога насельніцтва. Менск — сталяца БССР, які пачынае буйна пачаць узр большавіцкай работы па пазыцы, вельмі павольна пачынае процант падпіскі. Зусім недавальна тэмпа ідзе кампанія па Магілёве, які знаходзіцца на апошнім месцы срод гарадох БССР.

Прычына адставання — у слабым разгортванні масавай работы па прадпрыемствах, цохах, бригадах, па неарганізаваным насельніцтве, у няўменні скарэстаць вопыт лепшых прадпрыемстваў для падцягвання адсталых.

Зусім недавальна тэмпа ідзе падпіска па калгасках і вёсках, дзе рэалізавана срод калгаснікаў аблігацый толькі на 646 тыс. руб. — або 7,7 проц. задання.

ЧЫРВОНАЯ ДОШКА

раёнаў, якія перавыканалі плян рэалізацыі пазыкі па групе гарадскога насельніцтва

1. РАСОНСКІ — ВЫКАНАЎ ЗАДАНЫЯ НА 125,7 ПРОЦ.
2. КОЙДАНАЎСКІ — РЭАЛІЗАВАў ПАЗЫКІ НА 116,7 ПРОЦ. ЗАДАНЫЯ.
3. ЖЫТКАЎСКІ — ДАў ПАПІСКІ НА 110,7 ПРОЦ. ПЛАНУ.
4. СТАРОБІНСКІ — ВЫКАНАЎ ПЛАН НА 105,7 ПРОЦ.
5. ТУРАЎСКІ — ДАў ПАПІСКІ НА 102,9 ПРОЦ. ЗАДАНЫЯ.
6. ЛАГОСКІ — ВЫКАНАЎ ЗАДАНЫЯ НА 101,1 ПРОЦ. ПЛАНУ.



Тав. ЛАНЕУСКІ — лепшы ўдарнік завода імя Варашылва. Заносен на чырвоную дошку. Падпісаў на пазыку на 175 руб. зарплату.

113 проц. месячнага зароботку

БІХАЎ. Ударная работа ятыву і арганізацыйнага завода дала вельмі добрыя вынікі. Надзейна ачоліў Усе рабочыя заводу. Месячна зарплата складае 8.540 руб. Надзея дала да 17 чэрвеня 8.550 руб. Сялавіцкі пазыкі пра праву падпіску на 113 проц. месячнага зароботку.

Адстае «Хамантэж», дзе не праведзена расстаноўка масавага работніка і дзе падпіска складае толькі 60 проц. месячнага зароботку. Член бюро камсамольскай ячэйкі тав. Салавіч вытупіла ў сваёй бригадзе супроць пазыкі, аднак, заводзны арганізацыі не мабілізавалі грамадскую думку, за кол гэтыя воражата вытупіліся. Е. КАРПЕНКА.

У перадавых калёнах падпіскі на вёсцы

ВУЗДА. З вяснін поспехам правіла падпіска на пазыку срод РАБОЧЫХ КАЛГАСУ «АНУФ РАВА». ПІЛЯХАМ РАЗГОРТУТА САПАРАБОРНІЦТВА І УДАРНІЦТВА РАБОЧЫХ КАЛКЕТЫ ЗДОЎІЎ У ПЕРШЫЯ ДНІ ПАПІСКІ АХАПІЦЬ 100 ПРОЦ. ЗАРАБОТНА ПЛАТЫ. РАБОЦЯ ЧІЯ НЕМЧАНКА, КОСЕНКА, МІХЕУ ПАПІСАЛІСЯ НА 100 ПРОЦ. ЗАРАБОТНА ПЛАТЫ. АРГАНІЗАЦЫЯ ЧА ТЫРЬ БРІГАДЫ З ЧАЛВІК ДЛІЯ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЗЫКІ СЯРОД КАЛГАСНІКАЎ І ПРАЦОЎНІХ АД НА АСОБНІКАЎ.

Магілёў — у апошніх радках

МАГІЛЕЎ. Той факт, што Магілёў да 24 чэрвеня рэалізаваў аблігацый на суму 1.772 тыс. руб. пры заданні ў 3.045 тыс. або 58,2 проц. плану, сведчыць аб тым, што партыйныя, прафесіянальныя і грамадзкія арганізацыі, а таксама фінансава-кредытны апарат гораду не праявілі належнай падрыхтоўкі, каб адразу ж дзеіцца высокіх тэмпах рэалізацыі.

Раіфа і райкамдзгас не забяспечылі апрацыйнага кіраўніцтва паматнік, не наладзілі ўлік тоду падпіскі, у выніку з 300 прадпрыемстваў і ўстаноў прысялілі поўнага весты толькі 140, што не дае магчымасці свая-

ПАТОКУ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫХ ПРАДУКТАЎ — СУСТРЭЧНЫ ПАТОК ТАВАРАЎ ШЫРОКАГА СПАЖЫВАННЯ

Даць прадукцыі ў 232 млн. руб. — баявая задача швейнай прамысловасці ў 1932 годзе

Тэмпы росту прадукцыі швейнай прамысловасці БССР

(У тыс. руб. па цэнах 1926-27 г.)

Май 1931г.	Май 1932г.	5 мес. 1931г.	5 мес. 1932г.
11.540	15.293	55.991	79.555

Фабрыка імя Валадарскага працуе вельмі дрэнна

Швейная прамысловасць БССР месціную праграму за чэрвень па праці першай дзесяці выканала на 30,5 проц. Такія тэмпы выканання праграмы не забяспечваюць пачынаючага ажыццяўлення чэрвеньскага заданья і выканання паўгодавага плану. Наогул, швейнай прамысловасці за 10 дзён вымушана прадукцыі на 5.458 тыс. руб. Найменшыя вынікі дала чырвоныя швейная фабрыка «Настрычын», якая выканала прафітэлія за першую дзесяць на 71 проц. месячнага заданья.

Добрыя паказальнікі дала фабрыка імя 8-га сакавіка, якая выпусціла прадукцыі на 124 тыс. руб. Недавальна працавала фабрыка імя Даржынскага — 24,7 проц., «Камітэра» — 29,5 проц., імя Руцкай — 28 проц. Зусім дрэнныя вынікі дала швейная фабрыка імя Валадарскага — 11,3 проц. месячнага праграмы.

Брак абязьлічан, брак расьце

тарнальна перабудова работ на фабрыцы. Партыйнае і прафесіянальнае кіраўніцтва прадпрыемства не забяспечылі прах, істаўку і бригаду. Асабліва адстае масавага работа. Вышла з пляна работы фабрыку заданья па апрацоўцы бытавога абслугоўвання і сабжыня рабочых мас.

Зусім недавальна тэмпа выдзена на фабрыцы барацьба з бракам. «Зьява» ў свой час адначала, — што брак на фабрыцы імя Даржынскага аблягае і сабжыня бытавога абслугоўвання і сабжыня рабочых мас.

Зусім недавальна тэмпа выдзена на фабрыцы барацьба з бракам. «Зьява» ў свой час адначала, — што брак на фабрыцы імя Даржынскага аблягае і сабжыня бытавога абслугоўвання і сабжыня рабочых мас.

Аб Балахнінскім папярочным камбінате

(Пастанова ЦК УсеКП(б) ад 19 чэрвеня 1932 году)

ЦК УсеКП(б), заслухаўшы паведамленне тав. Лобана (ВКЛес) і тав. Меропа (Ар. інст. ЦК), казетагу, што з боку кіраўніцтва галоўнай управы папярочнай прамысловасці Наркамлеса (Саюзпаперы), а таксама гаспадарчых, партыйных і прафесіянальных арганізацый Балахнінскага папярочнага камбінату, на гэтым часу, што праішоў ўжо больш 3-х год часу пуску камбінату, ня было праведзена неабходнай барацьбы за аўдаўнае тэхналагічнае працэсы вытворчасці. Побач з гэтым арганізацыйна працы на прадпрыемствах камбінату пастаўлена вельмі недавальна.

Гэта гаворыць аб тым, што з боку галоўнага кіраўніцтва папярочнай прамысловасці Наркамлеса (Саюзпаперы), гаспадарчых, партыйных і прафесіянальных арганізацый Балахнінскага папярочнага камбінату ня былі рэалізаваны 6 указаных тав. Сталіна.

ЦК УсеКП(б) асабліва зварачае ўвагу партыйнай арганізацыі Балахнінскага папярочнага камбінату на тое, што ў яе рабоце дэталу мае месца падмена гаспадарчага кіраўніцтва і адсутнасць увагі да партыйна-масавай палітычнай работы срод рабочых, а таксама аслабленне ілпатаў аб культурна-бытавым абслугоўванні рабочых камбінату.

Выходзячы з гэтага, ЦК УсеКП(б) прапануе:

1. Арганізацыям папярочнага камбінату ўзяцца з усёй большавіцкай рашучасцю за звышзвычайна адначаных, пачынаючы сур'ёзных, зьяваючых выкананне вытворчай праграмы, неадыхаючы ў першую чаргу арганізацыйна самі і арганізаваць рабочых і інжынера-тэхнічны персанал на аўдаўнае тэхналагічны працэсы вытворчасці. На аснове гэтага ў бліжэйшы час дабіцца праектнай вытворчай магутнасці камбінату.
2. Ніжародкамую краёвую камітэту УсеКП(б) умацаваць партыйнае кіраўніцтва папярочнага камбінату, а партыйнай арганізацыі камбінату неадкадзіра зьявішчы парупонні неадаровых указаньяў ЦК УсеКП(б) аб неадпучальнасці падмены з боку

Аб скліканні трэцяй сесіі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР Х-га склікання

Пастанова прэздыуму Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР

1. Скліканне трэцяй сесіі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР Х склікання 5-га ліпеня г. г. у г. Менску з наступным парадкам дня:
 1. Аб выніках вясновай сесіі і здачах ўборачнай кампаніі. Докладчыкі — т. т. Рачыцкі, Міцкоў, Каршакевіч.
 2. Аб гарадзкім будаўніцтве. Докладчыкі — т. т. Ансцюч і Валодзька.
 3. Аб практычных задачах саветаў у выкананні пастаноў аб гандалі вяснамі, казасцізма і працоўным аднаасобным сільным сацыялістычным іх вытворчасці і прасоўвалі д працоўных тавараў шырокага спажывання. Докладчыкі — т

